



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫ
КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ



ПРАГРАМА
навукова-практычнай канферэнцыі
XI Карэліцкія краязнаўчыя чытанні

КАРЭЛІЧЧИНА – РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦА Х–XX СТСТ.



Карэлічы, 4 лістапада 2015 г.



*Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную
экспазіцыю Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі
наук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

На першай старонцы вокладкі: Карэліччына на карце Рэчы Паспалітай Антонія Рыццы-Дзаноні (па матэрыялах князя А.Ябланоўскага), Парыж, 1772.

Аргкамітэт канферэнцыі

Шайбак Віктар Леанідавіч – старшыня Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Абрамчык Руслан Юр'евіч – намеснік старшыні Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Маісеенка Нэлі Аляксандраўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

Арцюх Лілія Канстанцінаўна – дырэктар ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела крыніцазнаўства і археграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шайко Фёдар Аляксеявіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па агульных пытаннях.

Парадак работы канферэнцыі

Актавая зала Карэліцкай дзіцячай школы
мастацтваў
(пл. 17 верасня, 1, г.п. Карэлічы)

10:00 – 10:30	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. Адкрыццё выставаў, прысвечаных Карэліччыне.
10:30 – 13:00	Адкрыццё і праца канферэнцыі.
13:00 – 13:30	Перапынак на каву.
13:30 – 17:00	Працяг працы канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў.
17:00 – 18:00	Абед.
18:00	Ад'езд удзельнікаў чытанняў.

Рэгламент працы:

выступленні з дакладамі – 15 хвілін,
адказы на пытанні – 5 хвілін

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ

Прывітальнае слова старшыні Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта **Віктара Леанідавіча Шайбака**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**

ДАКЛАДЫ:

1. Сацукевіч Іван Іванавіч, *асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).*

Тэма даклада: «Гістарычная спадчына Карэліцкага раёна як галоўны фактар развіцця турызму».

2. Навіцкі Баляслаў Карлавіч, *ветэран працы, краязнавец (Карэлічы).*

Тэма даклада: «Гісторыя паходжання назваў рэк і ўрочышчаў Карэліцкага раёна».

3. Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, *аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Спосабы вытворчасці керамікі насельніцтвам Беларускага Панямоння ў эпоху неаліта».

4. Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч, *настаўнік гісторыі СШ № 32 г. Мінска, археолаг (Мінск).*

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў Карэліцкім раёне ў 2013 г.: вынікі, перспектывы».

5. Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч, *старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск); Пачобут Наталля Александрэўна*, *вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гродна); Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч*, *настаўнік гісторыі СШ № 32 г. Мінска (Мінск).*

Тэма даклада: «Археалагічны комплекс Беразавец: вынікі даследавання 2013–2015 гг.»

6. Пачобут Наталля Александрэўна, *вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гродна).*

Тэма даклада: «Пісьмовыя крыніцы аб паселішчы Беразавец XV–XVII стст.»

7. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, *старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Заснаванне Спаса-Елісееўскага манастыра».

8. Доўнар Аляксандр Барысавіч, *загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Маёнтак Карэлічы ў другой палове XVI – пачатку XVII ст.: уладальнікі, трымальнікі».

9. Радаман Андрэй Аляксандравіч, *старшы выкладчык Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (Мінск).*

Тэма даклада: «Васіль Зяньковіч Ціхінскі – маршалак і суддзя земскі зямлі Навагародскай, уладальнік Палужжа: кар’ера і лёс».

10. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, *загадчык кафедры архітэктуры жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Мінск).*

Тэма даклада: «Планіровачная арганізацыя Карэліч па інвентарам XVII–XVIII стст.»

11. Іофе Эмануіл Рыгоравіч, *прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка, доктар гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Яўрэі мястэчка Мір у XVII – першай палове XX стст.»

12. Церашкова Ксенія Сяргеёўна, *малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Мяшчане Карэліччыны ў 60-я гг. XIX – пачатаку XX ст.: сацыяльна-эканамічны аспект».

13. Мазец Валянецін Генрыхавіч, *старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Карэліцкі раён у гады Першай сусветнай вайны».

14. Калясінскі Валерый Францавіч, *скульптар, сябра Беларускага саюза мастакоў (Мінск).*

Тэма даклада: «Кінелагічныя жэтоны Мірскай гміны 20–30-ых гадоў XX ст.»

15. Вавренюк Ирина Ильинична, *менеджер ООО «Инвест – Софир» (Брест).*

Тэма даклада: «Мірская іешыва в 1921–1939 гг.»

16. Літвін Аляксей Міхайлавіч, *загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).*

Тэма даклада: «Дзейнасць партызанскай кавалерыі на тэрыторыі Карэліччыны (1941–1944 гг.).»

17. Новицкая Ольга Васильевна, *младший научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).*

Тэма даклада: «Захоронения в церкви-усыпальнице князей Святополк-Мирских».

18. Ковалевич Наталья Александровна, *научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир.)*

Тэма даклада: «Усадыба Обрина и судыба ее владельцев».

19. Маліноўская Вольга Іванаўна, *настаўнік географіі гімназіі №1 г.п.Карэлічы (Карэлічы)*

Тэма даклада: «Старажытная сядзіба вёскі Райца: шлях з мінулага ў будучае».

20. Карэлін Уладзімір Рыгоровіч, *навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук (Мінск); Мельнікаў Мікалай Пятровіч*, *навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Творы іканапісу Карэліцкага раёна (па матэрыялах навуковых экспедыцый)».

21. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, *старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, (Мінск).*

Тэма даклада: «Маральна-духоўныя далягяды прозы Алеся Бажко».

22. Кошур Святлана Андрэўна, *член Саюза пісьменнікаў Беларусі (Карэлічы).*

Тэма даклада: «Кінарэжысёр з Карэліч Людміла Дзянькевіч».

23. Вярбіцкі Іван Іванавіч, *краязнавец (Карэлічы).*

Тэма даклада: «Возера Свіцязь: легенды, паданні, натхненне да творчасці».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
за 2015 г.**

23 лютага 2015 г. сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945)».

16 красавіка 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацпрэсцэнтрам праведзена выязное прэс-мерапрыемства на тэму «Невядомыя старонкі гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».

17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі комплекснае даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, выкананае калектывам навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпламам «Топ-10 вынікаў навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў за 2014 г.»

23–24 красавіка 2015 г. у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Калінкавічы і Калінкавіцкі край».

23–24 красавіка 2015 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной бібліятэкай ім. У.І. Леніна праведзена II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г.–пачатак XXI ст.)».

24–25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я. Карскага і Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем праведзена II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура (XV–XX стст.)».

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускай дзяржаўнай педагагічнай універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

7–8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускай таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

14–15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе».

21–22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Рэспублікі Арменія, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісторыка-культурныя адносіны.Традыцыі і сучаснасць».

9-10 чэрвеня 2015 г. у Варшаве сумесна з Інстытутам гісторыі Польскай АН праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «У коле лакальных спраў і праблем: палітычнае жыццё шляхецкіх правінцый ў Кароне і Вялікім Княстве Літоўскім ў XVI – XVIII стст.»

24-26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі – 50-гадовы шлях развіцця».

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь-ААН: 70 год разам».

1–6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.

3–4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы-ярмарцы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.М. Косінец, Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі, акадэмік У.Р.Гусакоў, дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты – нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі над мілітарскай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

15–17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939–1945 гг.»

24-25 верасня 2015 г. сумесна з эканамічным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі».

15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: гістарычны вопыт (да 100-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».

Для заўваг

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), задання 1.1.02. «Фарміраванне і функцыяніраванне сацыяльных, палітычных, эканамічных, этнакультурных і канфесійных структур у эпоху Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу» (навуковыя кіраўнікі – кандыдат гістарычных навук, дацэнт А.І. Груша; кандыдат гістарычных навук А.Б. Доўнар).

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука»

Тираж 60 экз. Заказ № 200.

**ВЫДАННІ
ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»**

